

ЦІ ШАРРАКАЕ НАМ РУСКІ ІМПЕРИЯЛІЗМ ?

у апошні час на старонках газет і часопісаў Рэспублікі Беларусь 1дзе дыскусія наконт будучага нашай бацькаўшчыны-Беларусі :быць нам самастойнай, незалежнай, суверэнай дэмакратычнай правовай ініціатывай дзяржавай і з Расіяй мець узаемны ўгоды, добрасуседскія адносіны, як і з другімі краінамі Садружнасці незалежных дзяржаў/СНГ/ ці аддацца на міласць Расіі, аб'яднаўши з ей грановую сістэму, увайсці у так званую новую рублевую зону, заключыць эканамічны саюз, уключыцца у сістэму "узаемнай біспекі" і ,такім чынам, вольна ці нявольна стаць і палітычна ад не залежнай, інакш кажучы, стронць яшчэ у зародыны свой суверэнітэт.

Дыскусія абвастрылася пасля таго, як З.С.Пазняк апублікаваў свой артыкул "О русском империализме и его опасности"/НГ № 10, 1994г./  
1 вядомых сабыцця у Вірхоуным савеце і Урадзе.

Тыя, хто выступае за так званую інтэграцыю/усебаковы саюз/ з Расіяй лічачь, што без "старшага брата" мы не працывем. Такі саюз як бы самім Богам прадвызначан: славяне, суседзі, на працягу усей гісторыі "разам шукалі к ічасцю дароги" многа краёвых, сваяцкіх, сяброўскіх сувязяў і г.д. Памятаю, як абсолютна той ж самае нам твердзілі польскія акупанты Заходняй Беларусі, што без Польшчы, яе эканомікі, войска, культуры, мовы мы "згіненлі бы".<sup>1</sup> Край наш яны назвалі па аналогіі "Северо-Западнага края" - "Крэсамі усходнімі". За кошт багацця Заходняй Беларусі і Украіны, яны хутка стабілизавалі сваю грановую сістэму під жытам стабільна камтавау не больш 4-5 злотаў. Таксама ішла тэму під жытам стабільна камтавау не больш 4-5 злотаў. Таксама ішла асіміляцыя беларускай нацыі, асабліва цераз каталіцкую рэлігію. і ціпер у Заходняй Беларусі многа людзей, якія працярпелі двойную - польскую і рускую - асіміляцыю, горкія вынікі якой мы пажынаем ціпер.

Беларусы не аднойчы моглі пераканацца, што у Вірхоуным савеце і Урадзе есть людзі, якія хоць сёня гатовы 1нікарпaryраваць/уключыць, іншаму Краіну у склад Расіі, не пытавчыся згоды у беларусаў, без усіх іхніх Краін у склад Расіі, не пытавчыся згоды у беларусаў, без усіх іхніх

кіх там раферандумуа. Дырэктар інстытута эканомікі Акадэміі науک  
 Беларус<sup>Г.Асіч</sup> правільна зауважае/НГ, №11 за 1994г./, што такі лёсаносны  
 шаг для усей беларускай нацыі нельга рабіць без яе згоды.

Каб гаварыць, што "мы беларусы з брацкай Руссю разам шукалі к  
 шчасцю дарог", трэба <sup>ведаць</sup> знать хаты бы элементарны курс шматпакутнай гісто-  
 торыі Беларусі. І добра вядома сколька імперская Русь прычыніла  
 гора, бедау, иль часця нашым Краіне і народу. Тут трэба было б упісаць  
 усю гісторыю Беларусі, што немагчыма. Скажу толька, што на сумлениі ім-  
 перскай Расіі дзесяткі міліёнаў забітых, замучаных, згнояных у турмах,  
 на катарзе, канцлагерах, нерадзіўшыхся нашых беларускіх суайчынікаў,  
 не лічачы ужо велязных матэрыяльных і духоўных страт, і 1/3 этнічнай  
 тэрыторыі. З.С.Пазняк пра гэта напісау не больш чым на тройку з міну-  
 сам.

Паслушаем, што наконт рускага імперыялізма гаворыць самі рускія -  
 віднайшыя змагары за дэмакратыю, супраць расійскага бальшэвіцкага ім-  
 перыялізма і нацыянал-шовізма. Сусветна вядомы рускі пісьменнік А.  
 І. Салжэніцын у сваій працы "Как нам обустроить Россию" піша:" Надо  
 перестаць попугайски повторять:"мы гордимся, что мы русские". "Я с  
 тревогой вижу, что пробуждающееся русское национальное самосознание,  
 во многой доле своей никак не может освободиться от пространственного  
 мышления, от имперского дурмана..." А вот што пісау другі сусветна  
 вядомы вучонік, дэмакрат, вялікі патрыёт Расіі А.Д.Сахарау :"Мы получи-  
 ли в наследство от сталинщины имперскую систему с имперской идеоло-  
 гіею, с имперской политикой "разделяй и властвуй"; систему угнетения  
 малых республик и малых национальных образований, входящих в состав  
 союзных республик". "...мы отталкиваемся от имперского насилиствен-  
 ного об'единения и не можем его...не можем..."/"Степень свободы", ж.  
 "Огонёк", 1989, №29, стр.26-29/.

Добра вядома, як дасталося абым антыімперскі думаючым дэма-  
 кратам: А.І. Салжэніцын быу выгнаны із Савецкага Саюза, Главар КДБ СССР

Ю.Андропау А.Д.Сахарава аб'явіу сумакэдзім; із Масквы ен быу высланы у Ніжні Ноугарод 1 жыу пад стражай КДБ. Я тут не гавару ужо пра большіх рускіх барадзбітсу супраць расійскага імперыялізма. Іх мно-  
га.

Былі 1 у Беларусі людзі, якія бароліся з расійскім царскім і большэвіцкім імперыялізмам як маглі, яшчэ да З.С.Пазняка. З ім 1 імп-  
рыйлісты бязлітаска распрауляліся. 1х таксама многа. У 1982 годзе я  
таксама пакрытыкавау большэвіцкі расійскі імперыялізм. У адказ на  
99 першамайскіх заклікаў ЦК КПСС і Урада СССР к савецкаму народу,  
я паслау у ЦК КПСС свае 99 "сустрэчных заклікаў, сярод якіх былі і  
антыімперыялістычныя: 1. Далоу афганскую аванцюру, а вінаваццау за  
не пад суд. 2. Союз нерушымы рэспублік свабодных сплаціла навекі  
вялікая Русь... большэвіцкімі штыкамі, вечнага нічога ніяма. 3. Мы бе-  
ларусы з брацкаю Руссю разам шукалі к ўчастю дарог... і не знайшли.  
4. У ВОСР дзяржаунай мовай павінна быць родная беларуская мова. 5.  
Няхай у Беларусі не зачыняюща беларускія школы. 6. Няхай у наву-  
чальных школах науучанне вядзеца на роднай беларускай мове?.

Расія прычиніла Беларусі больш гора і ишчасця, чым татары прычинілі  
Расіі. 8. Няхай Беларусі будуть вернуты мірным шляхам забраныя у яе  
этнічныя землі! 9. Няхай беларусам будзе вернута ўсё забранае у нас  
нажытае намі сваі мазаліямі і розумам! 10. Спыніць каланізацію  
"рэспублік свабодных" бе гэта прывядзе не к утварэнню "единой со-  
ветской нацы" а к міжнацыянальным канфліктам. 11. Палітыка КПСС  
неаффектынная і вядзе "Союз нерушимы" к краху. 12. Братэрскае пры-  
вітаннепольскому народу можна змагаючамуся за гонар, свабоду і не-  
залежнасць сваей краіны. 13. Краіны сацыялістычнай арыентацыі, ары-  
ентуючеся на свае уласныя магчымасці, а не нашу дарэмную дапамогу,  
бо самі бедныя. 14. Няхай жыве савецкая Армія і не умешываецца у чу-  
жыя справы! 15. Няхай Савецкая Армія не будзе інструментам аванцю-  
р і наслідка! 16. Няхай агранічныя кантынгенты савецкіх войск адусюль  
вярнуцца домоу і перакуюць мячы у аралы! 17. Няхай інтэрнацыялізм

абавязкі выконываюца без воінау.18.Смыніць настакі ваянных узбра-  
енію у зоны ваянных канфліктау. 19.Пралятары1,яднайцяся супраць  
пагубнай палітыкі КПСС! 20.У нас разгортываюца "пальскія" падзеі  
канца 70-х і пачатку 80-х гадоу.21.Няхай не будзе трэцій міравой  
і новай грамадзянскай вайны!

За свае 99 "сустрэчных заслікау і мне давялося пабываць у Мін-  
скім абласным КДБ і "дабражвостка" паутара месяца у "псіхуанды".А за-  
тым аставіць інстытут,где я загадывал кафедрай.Жонка "дабражвостка"  
вымушана была за 3 гады да пенсыйнага узросту аставіць насаду наст-  
аунцы,а сым службу у якасці артэра Савецкай Арміі,где яго чучль  
не даканалі.13 КПСС я праслу каб мяне выключалі у знак пратеста,  
але мяне выключылі "за клевету на Советскій Союз",за той што я "  
опозорыл" званне членка партыі,прафесара і інстытуту,у якім праца-  
вау.

Нацыянал-імперыялісты заусёды бязлітаска распрауліліся з ме-  
ніял-патрыетамі: сваімі і чужымі,бо яны мешалі ім памаваць іх сва-  
імі і чужымі народамі.Камунізм - гэта махровы імперыялізм прикрыты  
флагам інтэрнацыяналізма.А.І.Солжэніцын у названай вышэй працы пі-  
ша:"Нет,не откроется народного пути даже к самому неотложному,и ни-  
чего дельного мы не достигнем,пока коммунистическая ленинская пар-  
тия не просто уступит пункт конституции - но полностью устронется  
от всякого влияния на экономическую и государственную жизнь,пол-  
ностью уйдет от управления нами,даже какой-то отраслью нашей жизни  
или местностью".Праудзівасіць сказанага нацвярджаеца вынікамі пі-  
рауніцтва Рэспублікай Беларусь калі дзесяці апошніх гадоу,насля  
таго як пачаліся "Перабудова" і "Адраджэнне",камунаістамі,а не дема-  
кратамі,на якіх яны стараюцца зваліць той,што мы цілper наен.

Расійскае "імперсісце мышленне" паразіла і многіх там называ-  
емых рускаязычных і у Беларусі,у тым ліку у Вярхоўным савеце і  
Урадзе,но кожучы ужо аб такіх арганізаціях як "Саюз артілерыі Беда-  
руст", "Славянскі сабор", "Белая Русь" і др.Гэта вынік расійскай  
імперскай экспансіі у Беларусі.

Імперыялісты шукалі у Беларусі юнацтва агнём і мячом пад рознымі  
ілжывамі і цынічнымі еցягамі і дозунгамі: за аб'яднанне землю Ру-  
рыкавічау, за праваслауную веру, славянскую ідзю,узаемныя інтерэсы,  
вызваленне Братсу, над еցягам камуна змаўшы і інтернацыяналізма, за новы  
парадак. і Р.Д. Волян сільки імперыялістичны драпежнік "вызвалю"  
мес ад бойко слабоза імперыялістычнага драпежніка. Ну, а самастой-  
насць наша ні усходнім і заходнім імперыялістам ніколі не падаба-  
лася: і двух- і адногаловыя арлы накідываліся на нашу Бацькаўшчыну  
і циркалі, і дзялублі і првалі як маглі.

Пасля "вызвалення" наступала акупацыя, а за ей - каланізацыя,  
уздзенне сваіх "новых" парадкау, прыняцце выгадных для сябе зако-  
наў. На Краіву як на плястар з мёдам наялтамі чужия чыноунікі, камі-  
сары, скраторы, старшины, начальнікі, вайскоуцы, настаунікі і Р.Д., за  
кімі цягнууся доуглі лінейф свялкі, сяброу, знаемых, памочнікау. Яны  
занялі ключавыя пазіцыі ва установах дзяржаўнай улады, эканоміцы,  
культуры, науцы і Р.Д. З тымі, хто спрабавау пярэчыць гаспадаранню  
у чужым доме імперыялісты самі распрауляліся, а хто аказываўся у ім  
чужым і не змеходзіў сабе месца вымушан быу яго астауляць і адпрау-  
ляцца у свет... На маек гамяці троі імперыялісты пасывалі у Беларусі:  
польскія, расейска-бальшавіцкія і німецкія. Усім ім трэба аддаць па-  
віннас: кім амань у той жа дзень, як акупавалі мяйсцовасць, на свой  
лах і на сюю мову перапісвалі усю топоніміку, тут жа менялі ныльди  
на свае, настаулялі помнікі сваім кіраунікам і заслужаным людзям.  
Усяляк стараліся "закончыць" нашу тэрыторию пад сваю. Усюды, навідаку,  
зывешилі свае дзяржаўныя сцягі і гербы, якія, як святыні, і самі па-  
важалі і застаўлі чавакаць беларусаў. Ні адзін із імперыялісту не  
разнаўлюе і не вёу справаўства на чужой дзяржаўнай мове. На пра-  
цягу якую беларусы із сваіго уласнага дома пачіхоньку выцесняліся  
чужинцамі, якія наездзілі у нас свае парадкі; наканец, сталі прэтэнда-  
ваць каб і іх мова у нас была дзяржаўнай, ды і на кіраванне самой  
беларускай нацыянальнай дзяржавай.

Цадыкі заходніх імперыялістычных войнау на Беларусі, яна тра-  
пала да чварці да падогні сваіго насельніцтва. Сілы былі надта ж не  
роўнікі: Беларусь, якакец, не смаглі супрацьстаяць агресарам. А стаўся  
адзін выхад - більш паміркоўнымі і надзеіць з заходнікамі, ды і менш  
з іх і для сябе нейкую выгаду, карысць.

Намінец, мы сталі суверэнай незалежнай дзяржавай. Какі ў Расіі  
і Беларусі запраужы будучы правовыя дзяржавы, то нам не будзе пагра-  
жальніцтва суверэнітата пры самай цеснай інтэграцыі з ей. Бяда у тым  
абедзіцце дзяржавы да гэтага часу кірующаца беспарадкамі. А судзячы па  
высказываннях многіх дзяржаўных дзеячоў Расіі, яна пакутавае яшчэ  
імперскімі эмблемамі.

Задумка рускі реформатар Сталінін гаварыў: "Нельга стварыць пра-  
ковай дзяржавы, не маючи яго за усё незалежнага грамадзяніна: са-  
мымі жароўкамі перкасіць і раней усіх іх памітычных праграм!"

А.І.Солженицын, на мою думку, правільна яўчыць, што "государ-  
ственное устройство - второстепенное самого воздуха человеческих  
отношений. При любом благородстве - допустим любой добропорядочный  
строй, при любом ослаблении и склонности - невинность и самая  
различная демократия. Если в самих людях нет справедливости и  
честности - то это проявится при любом строе". Нажаль, у нас няма  
яшчэ ні незалежнага грамадзяніна, ні сацыяльнага парадку, а сказанае  
задумкі польскімі і гуманістамі цалкам падхопіць для нашых Вяр-  
коўнага савета і Урада. Сёнякі ~~не~~ не столька пагражает нам расійскі  
імперыялізм, сколькі уласкім збліжавасць, із-за якой не легка при-  
ходзіцца і самой Расіі.

Адрес аутара:  
220082, г. Мінск, вул. Прытыцкага  
д. 38, кв. 19  
тэл.: дам.: 55-13-50, прац.: 32-40-10.

Іван Мірончык  
професар

Гаварю працу выкарыстаць па сваіму меркаванню.

*Іван Мірончык*